

## ПРАДМОВА

---

Працу над гэтай кнігай я распачаў па паступленні ў асьпірантуру пры катэдры гісторыі беларускай літаратуры БДУ ў 1995 г. Мая тадышняя навуковая кіраўніца Любa Тарасюк пераканала мяне адмовіцца ад вывучэння літаратуры беларускай эміграцыі на карысць творчасці Францішка Багушэвіча. Фігуру Багушэвіча замоўчала афіцыйнае літаратуразнаўства, абыходзіла ўва-гаю, што, без сумнёву, было спосабам ідэялягічнага кантролю. Нават паслья набыцця краінай незалежнасці і іншых лёсавыз-начальных для нацыі падзеяў першым і апошнім манаграфічным даследаваннем, прысьвечаным ягонай творчасці, застаецца надзвычай тэндэнцыйны опус Барысенкі<sup>1</sup>, які па сутнасці ня мае нічога супольнага з навукай.

Напісаная мною ў 1998 г. дысэртация пра Багушэвіча была малазьмістуюная і легла ў аснову шкалярскага артыкулу «Мой Багушэвіч. Дыялектыка клясычнага тэксту», надрукаванага ў 4 вы-пуску часопісу «Фрагменты». Зь іншага боку, у тагачасных умо-вах я ня мог яе дапрацаваць да памыснага ўзору. Усьведамля-ючы гэта, я вырашыў адмовіцца ад абароны і, больш за тое, пасъ-ля няпоўнага месяца працы выкладчыкам у канцы 1998-га зволь-ніўся з БДУ. Калі б не адзін прыпадак, які адкрыўся дзякуючы моладзеваму актыўісту Алесю Міхалевічу ў канцы 1999 г., праца засталася б няскончаная.

У сьнежні 2000 г. я паступіў у асьпірантуру Інстытуту філя-зофіі НАН Украіны (аддзел гісторыі філязофіі Ўкраіны). Мая но-

вая навуковая кіраўнічка Аксана Забужка працавала мне зьвяр-нуцца да больш агульнай, гэтым разам ужо філязофскай праблематыкі — разгледзець творчасць Багушэвіча на фоне нацыята-рэнья і цыркуляцыі нацыяналістычных ідэяў у Эўропе<sup>2</sup>.

Дарма што, здавалася б, дасъледчы ракурс зьмяніўся нязначна, рэалізацыя гэтай задачы запатрабавала карэннага ламаньня ра-нейшай мэтадалёгіі, якой я прытымліваўся і, кажучы шырэй, перавярнула маё ўяўленнне аб навуцы. Спробы працаваць над новай тэмай з дапамогай старога мэтаду выклікалі абурэннне А. Забужкі; многім інструментамі гістарычнага і антрапалалягічнага

<sup>2</sup> Як і нацыя, нацыяналізм застаецца праблематычным і ані ў якім разе не самада-стаковым паняццем. Спэцифічная асаўлівасць нацыяналізму палігае менавіта ў гэтай паняткавай элістычнасці. У адрозненіне ад лібералізму альбо камунізму, нацыяналізм ня ёсьць дэталёва распрацаваным съветаглядам — гэта хутчэй нешта накшталт ідэалу, альбо агульнай праграмы дзеяньня, і таму ён можа па-ра-зытаваць на ўсіх ідэалёгіях. У гэтай працы тэрмін «нацыяналізм» выкарыстоўваецца на грунце традыцый, паводле якой асноўным значэннем паняцця ёсьць «форма нацыяналінай съядомасці», «працэс станаўлення нацыі», накіраваны на ства-рэнне палітычна самасвядомага грамадзтва ў межах нацыянальнай дзяржавы», «пачуцьцё і ўсьведамленне прыналежнасці да нацыі», «мова і сымболіка нацыі», «сацыяльны і палітычны рух ад імя нацыі», «дактрына і/альбо ідэалёгія нацыі, агульна і канкрэтная» (Э. Сыміт), «лад мыслення, уласцівы пераважнай боль-шасці людзей, які прэтэндуе на тое, што ён уласцівы ўсім людзям; ён лічыць нацыянальную дзяржаву ідэальнай формай палітычнай арганізацыі, а нацыяналь-насць — кропніцай творчай культурнай энэргіі і эканамічнага росквіту» (Ганс Кон). Залежна ад функцыянальнай ролі, культурнага кантэксту і г.д., адрозніваюць мо-уны, рэлігійны, культурны, этнічны і іншы нацыяналізмы. На практицы чистых тыпаў нацыяналізму амаль не сустрэнеш.

У гэтай традыцый «нацыяналізм» ня зводзіцца толькі да спараджэння нацыяў альбо да «съветагляду, які надае абсалютны прыярытэт кантоўнасцям нацыі над усім іншымі кантоўнасцямі» (М. Грох); ён ня тоесны нацыянальнай съядомасці і не вычэрпваецца ідэалёгій дасягнення і адстойвання палітычнай незалежнасці нацыі, узятай у культурным, палітычным і іншым сэнсе.

Менавіта такое разуменне гэтага феномэну дазволіла Э. Сыміту сцывярджаць, што нацыяналізм і дактрына нацыянальнага самавызначэння замацаваныя ў якасці падставовых прынцыпаў у Статуте ААН.

<sup>1</sup> Барысенка В.В. Францішак Багушэвіч і праблема рэалізму ў беларускай літара-туре XIX стагоддзя. Мінск: Выдавецтва акадэміі навук Беларускай ССР, 1957. С. 368.

аналізу я не валодаў, і праца зацягнулася на доўгія пяць гадоў. Толькі 21 снежня 2005 г., за два дні да інаўтурацыі прэзыдэнта В. Юшчанкі, я абараніў дысэртацию ў Інстытуце філозофіі НАН Украіны. Аднак і пасля абароны ў працы заставаліся нестыкоўкі ў нацяжкі, і цэлы год я спрабаваў выправіць іх, дапрацоўваючы тэкст, выстаўлены цяпер на суд чытачоў.

Варта асабліва адзначыць, што, пачынаючы з 1998 г., праца рыхтавалася па-за навуковымі ўстановамі Беларусі, таму, відаць, самым важкім яе недахопам ёсьць няпоўная веда пра навуковыя публікацыі, якія выйшлі ў краіне на сумежную тэматыку.

Працуячы над кнігай, мне даводзілася абагірацца на мэтадалягічныя пабудовы і тэарэтычныя структуры заходніх навукоўцаў. Другую найважнейшую загану кнігі відно голым вокам: бальшыня тэарэтычных і мэтадалягічных падыходаў у працы пазычаныя і толькі адаптаваныя да яе структуры.

Нарэшце, трэці недахоп быў абумоўлены блізкасцю ўкраінскага матэрыялу. Бліскучыя працы ўкраінскіх аўтараў (пераважна дыяспарных) на сумежную тэматыку спакушалі мяне браць зь іх ужо гатовыя формулы, і часам я ня мог даць рады гэтай спакусе.

Рамку працы ў яе цяперашнім выглядзе акрэсліла Аксана Забужка, якая ўважліва і цярпіла перачытала некалькі яе працоўных рэдакцыяў на не зусім звыклай для яе беларускай мове. (Пратое, наколькі жывава яна ўдзельнічала ў напісаныні кнігі, съведчаць адносна частыя цытаты яе дасыльваньняў, прысывеченых проблематыцы нацыяналізму, якія чытач можа знайсці ў гэтай кнізе.)

На добры лад яе можна лічыць навуковымі рэдактарамі гэтай кнігі. Ведама, віна за ўсе магчымыя памылкі і недахопы ў ёй ляжыць толькі на мне, бо апошняя рэдакцыя кнігі была падрыхтаваная мною самастойна.

Шырокая вядомыя ідэя, якая сталі агульнымі месцамі ў тэорыі націі і нацыяналізму і сумежных сферах гуманітарнай навукі (Грабовіч, Саіда, Шкандрыя, Гелнэра, Гагена, Шульцэ і г.д.), падаючыя ў працы без спасылкі на першакрыніцу.

Першы раздзел кнігі — «Нацыя і нацыяналізм: дамадэрная і мадэрная парадыгмы» — уяўляе сабой агульны тэарэтычны экспурс, што грунтуецца на заходніх дасыльваньнях націі і нацыяналізму. Ён прысывечаны пэрыпэтыям станаўлення націі і нацыяналізмаў у дамадэрных і мадэрных грамадзтвах Эўропы і з гэтай прычыны асаблівай цікавасці ў спэцыялісту ў дадзенай проблематыцы выклікаць ня будзе.

У раздзеле «Першыя нацыяналісты» разглядаецца працэс канструйвання паняцця «Беларусь» у польскім і расейскім каляніальных дыскурсах і ягонае ператварэнне ў этнакультурную катэгорыю. Безъ яго немагчыма перайсці да заключнага раздзелу — «Ф. Багушэвіч і міт беларускага адраджэння», які прапануе бачаныне літаратуры як дзеяснага мэтаду мітавторчасці і нацыяналістычнай мабілізацыі.

Структураваныне кнігі ў трох раздзелы было пакліканы па легчыць выкладаныне тэмы, якое адбываецца недастаткова лінійна, часам з паўторамі, з забаганьнем наперад і вяртаньнем назад, з кружляннем па-над рознымі падтэмамі. Гэтая кніга — не тэарэтычная машина, ёй неўласцівая прэтэнзія на арганічнасць, таму я ня згладжваў гэтых момантаў і ня ўводзіў пастрофікі строгае наратыўнае пасылядоўнасці. Яе складовыя часткі напісаныя ў розных мэтадалягічных рэчышчах і розных жанрах (ад бэлетрызаванага нарысу і да спробы выпрацоўкі новай канцепцыі), а месцамі наагул бяз строгага мэтаду і з тэарэтычнымі непасылядоўнасцямі.

Я таксама звяртаўся да тэксталягічнага аналізу, пакліканага інтэрпретаваць складаную сацыяльную рэчаіснасць на матэрыяле асобных тэкстаў, бо быў перакананы, што яны ёсьць застыглымі съядамі праблемных узаемадачыненій паміж уладай, грамадзтвам і гісторыяй.

Я съядома адмовіўся ад перанасычэння кнігі звесткамі агульнага характару, найперш з сферы літаратурнай гісторыяграфіі. Таму адэкватнае ўспрыманыне работы прадугледжвае валоданыне ведамі пра беларускую нацыянальную культуру. Присутная ў ёй тэма беларускай нацыянальнай съядомасці разглядаецца вык-

лючна ў яе «мадэрнай» вэрсіі, выпрацаванай у канцы XIX ст. Таму, напрыклад, рэмінісценцыі нацыянальнай съядомасыці ў творчасыці Францішка Скарыны ў гэтай працы засталіся па-за разглядам.

Калі меркаваць па спасылках, праца не вытырмлівае стандарту строгае акадэмічнае работы. Гэта хутчэй навукова-папулярнае выданьне, да якога я імкнуўся даваць мінімум зносак. Часам хаатычнае цытаваньне крыніцаў і дасыльдаваньняў, а таксама апора на навукова-папулярныя выданыні выкліканыя tym, што большасыць з іх была першапачатковая недаступная на мовах, якімі я актыўна валодаю, і нярэдка адное і тое ж выданьне даводзілася чытаць (і цытаваць) на мове арыгіналу і пазней перакладу. Частка спасылак мае няпоўнае бібліографічнае апісаньне, бо я вымушаны быў працаўца зь імі ў Інтэрнэце альбо зь нейкіх іншых прычынаў быў ня ў стане аформіць іх належным чынам. У сваё апраўданьне скажу, што гісторык ідэяў ня буквaeд i для яго важная сама ідэя альбо выказваньне, а не ягонае абсалютна дакладнае апісаньне.

Хоць у гэтай працы акрэслены эўрапейскі кантэкст, у яе цэнтры месціцца чатырохбаковы беларуска-расейска-ўкраінска-польскі дыскурс. Шэраг выкарыстаных у ёй тэрмінаў — «нацыятварэннне», «мадэрны», «раннемадэрны» і г.д. — хоць яшчэ не атрымаў правоў грамадзянства ў беларускай мове, але быў надзвычай неабходны для разъмежаваньня паніццяў. Тоэ ж самае датыкае тэрміну «рускі народ», які ў кнізе абазначае этнічную супольнасць, зь якой у мадэрны час паўсталі беларусы і ўкраінцы. Напісаньне «Беларусія» было захаванае дзеля перадачы арыгінальнай мовы, ва ўсіх астатніх разох ужываваецца напісаньне «Беларусь». Паколькі кніга разылічаная на падрыхтаванага чытача, пэўныя вершаваныя фрагменты я падаваў па-польску, расейску і ўкраінску ў арыгінале, безь перакладу.

Назва кнігі ня цалкам адпавядае яе зъместу, бо яна прысьвечана перадусім перадгісторыі беларускага нацыяналізму. Я адмовіўся найперш ад ужываньня слова «перадгісторыя» ў назыве кнігі дзеля ягонай грувасткасці і празъмернай амбітнасці.

Праца адлюстроўвае цяперашні зrez веды пра нацыю і нацыяналізм (якая борзда разъвіваецца) і, без сумнёву, нават па невялікім часе будзе ўспрымацца анахранічна. Вялікім посьпехам будзе, калі яна зацвердзіцца ў якасці папярэдняга накіду будучай сынтэтычнай распрацоўкі гэтай проблемы.

Застаецца дадаць, што я загадзя прымаю аргументаваныя абвінавачаныні ў падступнасці і чорнай няўдзячнасці; а таксама падзячыць Аляксандру Адамянцу і Андрэю Дынью, якія праглядзелі тэкст кнігі, перш чым трэ было аддаваць яе ў друк, і выказалі шэраг каштоўных заўваг на яе конт.